

Běloruská azbuka

1 nemá zvuk (ъ)

10 samohlásek

32

21 souhlásek

‘ apostrov

А а

О о (О о - *vždy přízvučný!*)

Ү у

Э э (Э э – *téměř vždy přízvučný!*)

К к

М м

Т т

Д д

1. Přečtěte a napište psací azbukou

Мама, тата, дом, дома, том, дата, на! там, танна, котка, тема, тут, до
Máma, tátá, dům, doma, svazek, datum, na, tam, levně, kočka, téma, tady, stačí

2. Čtěte dialog

- Мак, тата дома?
 - Так, дома. Там.
 - А Эма?
 - Эма? Эма тут.
 - Эма!
 - Так, мама.
 - На, тут котка.
 - Котка?
 - Так, котка Томка.
-

В в

С с

Н н

Г г

Г г [z] - hrtanový zvuk

/explozivní ve výjimkách: ғұзік, ғанак, ғозғи, швагер, вакзал/

3. Přečtěte a napište psací azbukou

вам, вօка, во, вон, вօնкава, вас, сам, гэта, танга, танк, год, такса, дог, гад, нос, мнօга

vám, oko, tady, ven, navenek, vás, sám, to, tango, tank, rok, jezevčík, doga, had, nos, mnoho

4. Čtěte dialog

Д: Ганэта каму сок?

Г: Гэта Тому, Данa.

Д: А нам?

Г: А гэта вам, тут. Вада во тут.

Д: А кава?

Г: Во кава. Давай (й – [j]) кубак (б – [b]).

Д: До! до!

Г: Гэта мнօга? Каму гэта кава?

Д: Гэта Маку.

Г: А-а, тады мнօга... Ну во і гатова. А ты? Каву? Сок?

Д: Я сок.

V běloruštíně je **přízvuk volný**. Přízvučná slabika se vyslovuje energicky, nepřízvučné slabiky se redukují (ale neztrácejí své akustické vlastnosti) a vyslovují se oslabeně. **Čtěte slova s přízvukem na druhé slabice:**

сама, само, каму, каго, вада, асадка, гатова, такса, вакно, камода, нуда
sama, samo, komi, koho, voda, propiska, hotovo, také, okno, komoda, nuda

I i

ы

Й й

5. Čtěte slova s i, ы, й

- Pozor! i po samohlásce se čte jako [йі]

вы, ты, дым, куды, пакой, той, твой, твайго, твайму, мой, майго, майму, у пакои [йі], будынак, вусны, потым

vy, ty, dým, kam, pokoj, tamten, tvůj, tvého, tvému, můj, mého, mému, v pokoji, budova, ústa (rty), potom.

кім, вәмі, маім [йі], Iна, ігуана

kým, vámi, mým, Ina, leguán

Souhlásky před i čteme měkce:

Ніна, Ніл, ні́ва, ні́тка, ні́куды
Nina, Nil, oblast púšobení, nit, nikam

6. Napište psací azbukou běloruská slova, která jste přečetli

7. Čtete dialog

- Іна! Там ігуана!
- Ігуана?
- Так, ігуана, у гэтym пакоi!
- У нас дома ігуана?
- Там, пад вакном!
- Ганна, пад вакном камода.
- Пад камодай!
- Ганна, гэта сон. Пад камодай котка.

Б б

Р р

8. Přečtěte a napište psací azbukou

Кубак, боты, бо, бык, гарбата, кропка, брат, вырай, рыбка, тря, рэстаран, бар, дрэва, дрэнны, добры, стары, дурны, марудна
Hrnek, boty, protože, býk, čaj, tečka, bratr, ráj, rybka, tři, restaurace, bar, strom, špatný, dobrý, starý, hloupý, pomalu

9. Čtete dialog

У рэстаране [ně]

- Прывітанне [ně].
- Нам тры қавы і кубак гарбаты.
- Добра.
- Торт “Карона” добры?
- Так, добры. Нават выдатны.
- Тады таксама торт “Карона” і ваду “Дарыда”.
- Добра.

Ў ў tento zvuk se může vyskytovat v následujících případech:

- nahrazuje **у** uprostřed slova po samohlásce a před souhláskou, nebo na začátku slova, pokud předcházející slovo končí samohláskou: *аўдыторыя* (posluchárna), *на ўроку* (na hodině), *ва ўрыва* (v úryvku);
- nahrazuje **в** po samohlásce na konci nebo uprostřed slova:

na konci slova: *улоӯ* (výlov), *кроӯ* (krev), *кароӯ* (krav – G. Pl.), *удоӯ* (vdov - G. Pl.) (v jiných formách těchto slov se na místo ū píše в: *улоѡы* - N. Pl., *крыѡи* - G. Sg, *кароѡа* N. Sg, *удава* N. Sg.); uprostřed slova: *траӮка* (trávka), *наиӮны* (naivní), *лоӮка* (šikovně), *умоӮны* (podmíněný);

- jako sufix minulého času u sloves ve formě mužského rodu jednotného čísla:

быиӮ (byl), *снаӮ* (spal), *граӮ* (hrál), *краӮ* (kradl)

- v některých dalších slovech: *коӮдра* (deka), *тоӮсты* (tlustý), *воӮк* (vlk), *конаӮка* (hrnek) apod.

У po samohlásce se **ne vždy** mění na ū:

- na začátku vlastních jmen: *на Україну*, *да Уварава*

- v cizích slovech na začátku nebo pokud y tvoří slabiku:

да үрны (do odpadkového koše), *вакуум* (vakuum), *опіум* (opium), *страпас* (pštros).

10. Přečtěte a napište psací azbukou

Boўк, траўка, конаўка, наиўны, роўны, воўна, страпас, коўдра, тоўсты

Vlk, trávka, hrnek, naivní, rovný, vlna, pštros, deka, tlustý

Ж ж

Ш ш

Ц ц

Ч ч

Х х

11. Přečtěte a napište psací azbukou

жаба, жаданы, жарт, жах, жонка, жанр, жоўты, муж, шапка, шар, ружа, шарж, цана, цацка, цуд, цудоўны, цукр, цукат, чабор, чай, чаму, чырвоны, аранжавы, чарапаха, хай, хто, хвароба, хустка, хутка, холад, чырвоны, чатыры, чорны, праца, худы, адпачынак, горача, цэгла, учора

žába, žádoucí, žert, hrůza, žena, žánr, žlutý, muž, čepice, balónek, růže, karikatura, cena, hračka, kouzlo, kouzelný, cukr, kandované ovoce, mateřídouška, čaj, proč, červený, oranžový, želva, ať, kdo, nemoc, šátek, rychle (brzo), zima, červený, čtyři, černý, práce, hubený, odpočinek, horko, cihla, včera

12. Čtěte dialog

- Іва, Макс, я так рады!

- Рома! Во дык сустрэча! Ну што, да нас з Данай на қаву? Тут побач. Дана б была [l] рада.
 - Добра.
- ...
- Дана, қаву з цукрам?
 - Так-так, з цукрам і з малаком. И Рому таксама гэтак.
 - Ну, што ў вас?
 - У нас па-старому. Стары такса Рэкс, старая кватэра, старая праца.
 - У нас таксама нічога новага.
 - Так-так. Нічога новага. А гэты прыгожы дом?
 - Так, гэта праўда. У нас новы дом. Мы так рады!
 - Мы з Максам таксама за вас рады. А ў нас трохгадовы сын. Дарэчы таксама Рома. Зараз з ім мама Макса. Таму нам хутка трэба дадому. Шкада.
-

L l
Z z
X x

13. Přečtěte a napište psací azbukou

Булачка, масла, смала, шалфей, шарлотка, халодна, вакзал, завулак, малады, фатограф, фатаздымак, заўтра, зорка, зараз, крэсла, вуха, звычайны, ложак, стол, крэсла, здаровы, хворы, хвароба, мала.

Houska, máslo, smůla, šalvěj, šarlota (žemlovka), zima, nádraží, postranní ulička, mladý, fotograf, fotografie, zítra, hvězda, ted', židle (křeslo), ucho, obvyklý, lůžko, stůl, křeslo, zdravý, nemocný, nemoc, málo.

14. Čtěte text

Гэта Макс. Макс фатограф. Зараз Макс хворы, таму Макс дома. У Макса сабака такса. Той сабака стары і разумны. Сабаку Макса даспадобы Максавы боты. Таму Макс хворы. Но зараз халодна, а на ботах прарэхі.

Přízvuk může připadat i na třetí nebo čtvrtou slabiku. Čtěte a vyslovujte správně následující slova:

Гарады, карнавал, рэстараён, шахматыст, пачакай, каранаваў, халаднавата
Města, karneval, restaurace, šachista, počkej, korunovat, chladno

Skloňování zájmen xto, што, той

1. <u>хто</u>	1. <u>што</u>	1. <u>гэты</u>	1. <u>той</u>
2. <u>каго</u>	2. <u>чаго</u>	2. <u>гэтага</u>	2. <u>таго</u>
3. <u>каму</u>	3. <u>чаму</u>	3. <u>гэтаму</u>	3. <u>таму</u>
4. <u>каго</u>	4. <u>што</u>	4. <u>гэтага</u>	4. <u>таго</u>
6. <u>пры кім</u>	6. <u>пры чым</u>	5. <u>пры гэтым</u>	5. <u>пры тым</u>
7. <u>кім</u>	7. <u>чым</u>	6. <u>гэтым</u>	6. <u>тым</u>

Pozor! 5. pád (klíčny sklon) se v běloruštině zachoval, ale v singuláru se nejčastěji vyskytuje ve formě Nominativu. Jsou určitá pravidla používání substantiv ve vokativu, o kterých se bude hovořit v dalších lekcích. V plurálu se vždy používá forma nominativu.

a. Podtržená substantiva nahraďte zájmeny *xmo* nebo *што*:

Бара заўважыла брата і пайшла да палаца. У брата ў правай руцэ была скрыначка. У скрыначцы быў Барын падарунак. Бара пайшла разам з братам на каву. Бара, ты хочаш каву з цукрам?

b. Přidejte správný tvar zájmena *той*

Ганна працевала ў старым прыгожым будынку. Пра выкладчыка Рома чуў многа добра. У самы год Андрэй скончыў школу. Ты ўжо бачыў новага студэнта з нашай групы? Так, я гаварыў з студэнтам пра нашы пары. часам Макс скончыў працу.

c. Přepište celé věty z cvičení b., místo zájmena *той* použijte *гэты*.

15. V cvičeních, dialozích a textech, které jste přečetli, se vyskytla tato slova. Pokuste se vzpomenout, co znamenala a dopište český ekvivalent. Označte přízvuk

Аранжавы	Воўк	Дрэва
Бар	Воўна	Дрэнны
Бо	Вусны	Дурны
Боты	Вуха	Дыван
Брат	Гад	Жаба
Будынак	Гарбата	Жонка
Булачка	Горача	Жоўты
Бык	Даспадобы (каму)	Зараз
Вада	Два	Заўтра
Вакзал	До	Звычайны
Во	Дог	Здаровы
Вока	Дом	Зорка
Вонкава	Дома	Кава

Камін	Праца	Фатограф
Камода	Прыгожы	Хай
Канапа	Разумны	Халодна
Карова	Роўны	Хвароба
Конаўка	Ружа	Хворы
Котка	Рыба	Худы
Коўдра	Рэстаран	Хустка
Крэсла	Сабака	Хутка
Кубак	Сок	Чабор
Куды	Стол	Чарапаха
Ложак	Страус	Чатыры
Мала	Такса	Чырвоны
Мама	Там	Цана
Марудна	Тата	Цацка
Масла	Тоўсты	Цуд
Многа	Трава	Цудоўны
Муж	Траўка	Цэгla
Наіўны	Тры	Шалфей
Нікуды	Туды	Шапка
Нос	Тут	Швэдар
Пакой	Учора	
Потым	Фатаздымак	

16. Práce s novou slovní zásobou:

a. Napište slova s opračným významem

Адпачынак - _____
 Хворы - _____
 Добры - _____
 Худы - _____
 Халодна - _____
 Учора - _____
 Зараз - _____
 Цудоўны - _____

b. Doplňte slovní spojení vhodnými slovy

(_____) кавы
 (_____, ____, _____) з воўны
 (_____, _____) з цукрам
 (_____, _____) з цэглы
 (_____) з маслам
 (_____, ____, ____, ____, ____) з дрэва

c. Doplňujte další slova

бык, _____ (živočichové)
хустка, _____ (oblečení)
кава, _____ (nápoje, jídlo)
вуха, _____ (části těla)
прыгожы, _____ (povaha, vzhled
чловěka)
шалфей, _____ (rostliny)
стол, _____ (nábytek)
жонка, _____ (rodinní příslušníci)
жоўты, _____ (názvy barev)
хутка, _____ (příslovce)
два, _____ (číslovky)

d. Utvořte příslovce od přídavných jmen podle vzoru

Vzor: Вонкавы – *вонкава*,

Прыгожы – *прыгожа*

Гарачы - _____, дрэнны - _____, звычайны -
_____, цудоўны - _____, наіўны - _____, разумны
- _____, роўны - _____, халодны - _____, хуткі -
_____.

e. Zkuste vytvořit souvislý text, který bude obsahovat co nejvíce množství slov z uvedené slovní zásoby (viz č. 15).
